

УСТАНОВА КУЛЬТУРЫ «ЦЭНТР  
ВИЗУАЛЬНЫХ І ВЫКАНАЛЬНІЦКІХ  
МАСТАЦТВАЎ «АРТ КАРПАРЭЙШН»  
220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 21  
р/р ВУЗ3ОLMP30150000014890000933 у ЦБП795  
ААТ«Белгазпрамбанк»( БИК OLMPBY2X),  
г. Мінск, вул. Раманаўская Слабада, 5  
УНП 191761023 ОКПО 380582845000



УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР  
ВИЗУАЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ  
ИСКУССТВ «АРТ КОРПОРЕЙШН»  
220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 21  
р/с ВУЗ3ОLMP30150000014890000933 в ЦБУ 795  
ОАО «Белгазпромбанк»(БИК OLMPBY2X),  
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5  
УНП 191761023 ОКПО 380582845000

## РАСПАЧАТЫ ПРЫЁМ ЗАЯВАК НА ЁДЗЕЛ У 26-М ММКФ «ЛІСТАПАД»

**Стань удзельнікам 26-га Мінскага міжнароднага кінафестывалу «Лістапад»!**

Распачаты прыём заявак на ўдзел у 26-м ММКФ «Лістапад», які адбудзецца з **1 па 8 лістапада 2019 года**. Падача заявак на ўдзел у ММКФ «Лістапад» ажыццяўляецца ў рамках шасці конкурсных праграм:

- Асноўны конкурс ігравога кіно;
- Конкурс ігравога кіно «Малодосць на маршы»;
- Асноўны конкурс дакументальнага кіно;
- Конкурс нацыянальных кінашкол (дакументальнае кіно);
- Конкурс фільмаў для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі «Лістападзік»;
- Нацыянальны конкурс.

Да ўдзелу ў «Лістападзе» прымаюцца поўнаметражныя карціны, створаныя за апошнія паўтара гады. Звяртаем увагу, што кароткаметражныя працы могуць прымаць удзел толькі ў Нацыянальным конкурсе і Конкурсе нацыянальных кінашкол.

[Заяўкі](#) на ўдзел у фестывалі гэтага года прымаюцца да **31 жніўня 2019 года ўключна**.

З парадкам, умовамі і тэрмінамі падачы заявак можна пазнаёміцца ў раздзеле [«Удзельнікам»](#) на афіцыйным сайце Фестывалу. Палажэнне аб правядзенні 26-га ММКФ знаходзіцца ў раздзеле [«Рэгламент»](#).

Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» – самая буйная і значная кінападзея Беларусі, якая праводзіцца штогод у лістападзе. З 2013 года «Лістапад» акрэдытаваны Міжнароднай федэрацыяй асацыяцый кінапрадзюсераў (FIAPF).

У фокусе асноўных конкурсаў ігравога і дакументальнага кіно – фільмы краін СНД, Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Азіі, Балтыі, Усходняй і Цэнтральнай Еўропы. У конкурс першых і другіх работ «Малодосць на маршы», конкурс нацыянальных кінашкол і конкурс фільмаў для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі «Лістападзік» адбіраюцца лепшыя стужкі апошніх гадоў з усяго свету.

У «Лістападзе» штогод удзельнічае каля 150 фільмаў больш чым з 50 краін, адбываецца 200 паказаў на 5 пляцоўках сталіцы. Паказы фільмаў суправаджаюцца абмеркаваннем гледачоў з аўтарамі ў фармаце Q&A. Вялікую праграму дапаўняюць майстар-класы і рэтраспектыўныя паказы. ММКФ «Лістапад» штогод наведваюць да 40 000 гледачоў і больш за 100 гасцей з усяго свету.

У розныя гады на ММКФ «Лістапад» перамагалі фільмы рэжысёраў з Румыніі, Эстоніі, Венгрыі, Балгарыі, Украіны, Польшчы, Германіі і іншых краін: Раду Жудэ («Мне пляваць, калі мы ўвойдем у гісторыю як варвары»), Райнэра Сарнэта

(«Лістапад»), Паўла Лазінскага («Бацька і сын»), Ганны Замецкай («Прычасць»), Бенэдэка Флігаўфа («Лілі Лэйн»), Сяргея Лазніцы («У тумане»), Паўла Паўлікоўскага («Іда»).

Заснавальнікамі ММКФ «Лістапад» з'яўляюцца Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт. Арганізатар – Цэнтр візуальных і выканальніцкіх мастацтваў «АРТ Карпарэйшн».

Сачыце за навінамі на афіцыйным сайце [www.listapad.com](http://www.listapad.com), а таксама ў сацыяльных сетках [Facebook](#), [Instagram](#), [УКантакце](#), [Twitter](#).